

Сяргей  
Тарасаў  
«Еўфрасіння  
Полацкая»

Эпіграф:

Сілай духоўнай узвысіла  
Полацк висока,  
Тым, хто імкнуўся да кнігі,  
свяціла, як зорка...

*Д. Бічэль -Загнетава*

**Манастыр** – 1. Рэлігійная абшчына манахаў або манашак, якая ўтварае царкоўна-гаспадарчую арганізацыю. 2. Тэрыторыя, царква і жылыя памяшканні такой абшчыны.

**Сабор** – галоўная або вялікая царква ў горадзе, манастыры.

**Царква** – 1. Аб'яднанне паслядоўнікаў той або іншай рэлігіі, арганізацыі, якая кіруе рэлігійным жыццём. 2. Памяшканне, у якім адбываецца набажэнства.

**Ігумення** – настояцельніца праваслаўнага манастыра.





**Еўфрасіння Полацкая**

*1104-1167*

**Князёўна-ігумення  
была  
“памочніца  
пакрыўджаным,  
зажураным –  
суцяшэннем,  
распранутым –  
адзеннем ці,  
проста кажучы, -  
для ўсіх была ўсім...”**





























(C) FEA & Sable 2002









## Тэст

1. Якое імя было ў Еўфрасінні Полацкай да пострыгу?  
а) Еўдакія ; б) Прадслава; в) Еўпраксія
2. Як звалі бацьку Еўфрасінні ?  
а) Рагвалод; б) Святаслаў-Георгій; в) Усяслаў
3. Колькі гадоў было Еўфрасінні, калі яна прыйшла ў манастыр?  
а) 16; б) 20; в) 12
4. Настаяцельніцай якога манастыра стала Еўфрасіння?  
а) Спаскага; б) Мірскага; в) Сафійскага сабора
5. Кім па заказе Еўфрасінні Полацкай быў зроблены крыж?  
а) Рагвалодам; б) Іаанам; в) Лазарам Богшам
6. Дзе памерла Еўфрасіння Полацкая?  
а) у Полацку; б) у Іерусаліме
7. Калі святкуецца дзень памяці Еўфрасінні Полацкай?  
а) 5 мая; б) 5 чэрвеня; в) 6 ліпеня



**1. Якое імя было ў Еўфрасінні да пострыгу?**



**Няправільна!!!**



**Правільна!!!**



**Няправільна!!!**

**Еўдакія**

**1**

**Прадслава**

**2**

**Еўпраксія**

**3**





## 2. Як звалі бацьку Еўфрасінні?



Няправільна!!!

Рагвалод

1



Правільна!!!

Святаслаў-Георгій

2



Няправільна!!!

Усяслаў

3



**3. Колькі гадоў было Еўфрасінні Полацкай, калі яна прыйшла ў манастыр?**



**Няправільна!!!**

**16**

**1**



**Няправільна!!!**

**20**

**2**



**Правільна!!!**

**12**

**3**



**4. Настоятельницай якога манастыра стала Еўфрасіння Полацкая?**



**Правільна!!!**



**Няправільна!!!**



**Няправільна!!!**

**Спаса**

**Сафійскі сабор**

**Мірскі замак**

**1**

**2**

**3**





**5. Кім па загаду Еўфрасінні Полацкай быў зроблены крыж?**



**Няправільна!!!**



**Няправільна!!!**



**Правільна!!!**

**Рагвалода  
м**

**Іаанам**

**Лазарам Богшам**

**1**

**2**

**3**



**6. Дзе памерла Еўфрасіння Полацкая?**



**Няправільна!!!**



**Правільна!!!**

**У Полацку**

**У Ерусаліме**

**1**

**2**



## 7. Калі святкуецца дзень памяці Еўфрасінні Полацкай?



Няправільна!!!

5 мая

1



Правільна!!!

5 чэрвеня

2



Няправільна!!!

6 ліпеня

3